

■ Пытанне — адказ

Устаноўленая мінімалка — гэта з падаткамі ці «чыстымі»?

У рэдакцыю «Звязды» даслала ліст Алена Аляксандраўна Стома з вёскі Мікалаеўшчына Стаўбцоўскага раёна. Наша чытачка піша, што ўжо не першы год выпісвае нашу газету і рэкамендуе яе сваім знаёмым. Заўважышы, што ў «Звязду» паступаюць розныя пытанні ад чытачоў, задае і свае, якія яе хвалююць.

Вось яны: першае — у нашай краіне ўстаноўлена мінімальная зарплата. На сённяшні дзень гэта 265 рублёў. Гэта з падаткамі ці «чыстымі»? То-бок, на рукі чалавек павінен атрымаць не менш за 265 руб. за поўны месяц ці яшчэ могуць вылічыць падаткі, і выйдзе меншая сума? І другое пытанне: хацелася б ведаць пералік прадуктаў і другіх тавараў, якія ўваходзяць у пражытковы мінімум.

З гэтым лістом мы звярнуліся ў камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкама. На днях рэдакцыя атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні камітэта А.Л. Помазавай.

З дадзенага адказу вынікае, што згодна з Працоўным кодэксам нашай краіны велічыня мінімальнай зароботнай платы ўключае ў сістэму дзяржаўных гарантый. А калі дакладней, то мінімальная зароботная плата (месячная і пагадзінная) — гэта дзяржаўны мінімальны сацыяльны стан-

дарт у галіне аплаты працы пры выкананні ўстаноўленай (месячнай або пагадзіннай) нормы працы.

Згодна з пастановай Савета Міністраў ад 27.12.2016 года №1080 «Аб устаўленні памеру месячнай мінімальнай зароботнай платы» мінімальная месячная зароботная плата ўстаноўлена ў памеры 265 рублёў.

Разам з тым Падатковым кодэксам і Законам Рэспублікі Беларусь аб пенсійным забеспячэнні вызначаны абавязковыя ўтрыманні з атрыманых даходаў фізічных асоб. У тым ліку гэта

датычыцца і налічанай зароботнай платы (і мінімальнай зароботнай платы): з яе ўтрымліваецца падаходны падатак (13%) і страхавыя ўнёскі ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва (1%).

Такім чынам, паважаная Алена Аляксандраўна, з налічаных 265 рублёў яшчэ павінны быць утрыманы неабходныя падаткі.

Што датычыцца другога пытання нашай чытачкі, то, як паведамляецца ў лісце з камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкама, бюджэт пражытковага мінімуму (БПМ) як сацыяльны нарматыў прызначаецца для аналізу і прагназавання ўзроўню жыцця насельніцтва, аказання дзяржаўнай сацыяльнай дапамогі малазабеспечаным грамадзянам (сем'ям) і абгрунтавання мінімальнага дзяржаўнага сацыяльна-працоўных гарантый.

Ён разлічваецца для наступных асноўных сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва: працаздольнае насельніцтва; пенсіянеры;

студэнты; дзеці ва ўзросце да 3 гадоў; ад 3 да 6 гадоў; ад 6 да 18 гадоў; у сярэднім на душу насельніцтва.

З 1 жніўня 2017 года БПМ быў устаноўлены ў памеры 197,57 беларускага рубля ў сярэднім на душу насельніцтва.

Пражытковы мінімум складаецца з мінімальнага набору прадуктаў харчавання для асноўных сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва і нехарчовых тавараў і паслуг. Прычым кошт нехарчовых тавараў і паслуг павінен складаць 77% ад кошту мінімальнага набору прадуктаў харчавання.

На наша пытанне аб тым, ці ёсць дакладны пералік прадуктаў і іншых тавараў, якія ўваходзяць у пражытковы мінімум, спецыялісты камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага аблвыканкама адказалі, што гэта не ўваходзіць у сферу іх кампетэнцыі.

Разам з тым яны адзначылі, што мінімальныя наборы прадуктаў харчавання для асноўных сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва вызначаны пастановай Саве-

та Міністраў ад 04.09.2014 года №865 «Аб зацвярджэнні пражытковага мінімуму для асноўных сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва і Палажэння аб парадку разліку бюджэту пражытковага мінімуму па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах і ў сярэднім на душу насельніцтва». На жаль, пералік гэтых прадуктаў харчавання займае шмат месца і газета не мае магчымасці перадрукаваць яго на сваіх старонках. Раім вам азнаёміцца з ім самастойна.

Акрамя таго, у Мінскім аблвыканкаме дадаткова праінфармавалі, што кожнаму, хто мае ў гэтым патрэбу, можа быць прадастаўлена дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога (далей — ДАСД) у выглядзе штомесячнай і (або) аднаразовай сацыяльных дапамог.

ДАСД у выглядзе штомесячнай сацыяльнай дапамогі прадастаўляецца сем'ям і грамадзянам пры ўмове, што іх сярэднедушавы даход па аб'ектыўных прычынах ні-

жэйшы за найбольшую велічыню бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва (далей — крытэры патрэбнасці).

Аднаразовая сацыяльная дапамога прадастаўляецца сем'ям (грамадзянам), якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, аб'ектыўна парушаючай нармальную жыццяздзейнасць пры ўмове, што іх сярэднедушавы даход складае не больш за 1,5 велічыні за крытэры патрэбнасці (з 01.08.2017 — 296,35 рубля).

Для вызначэння права на гэтыя віды ДАСД сярэднедушавы даход сям'і (або грамадзяніна) разлічваецца за дванаццаць месяцаў, якія папярэднічаюць месяцу зварту.

Для вызначэння права на гэты від дапамогі вы можаце звярнуцца ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства (месцы знаходжання).

Святлана БУСЬКО.
busko@zviazda.by

■ Ах, лета!

Не толькі вогнішча ды лінейка...

У дзіцячых лагерах можна і заробак атрымаць, і кітайскую мову вывучыць

Чацвёртая і пятая змены ў некаторых дзіцячых аздараўленчых лагерах яшчэ працягваюцца, аднак у цэлым летняя кампанія карыснага адпачынку ўжо на фінішы.

Удзельнікамі сёлетняй аздараўленчай кампаніі стануць увогуле больш чым 360 тысяч дзяцей. Штогод каля 30 працэнтаў школьнікаў прымаюць удзел у арганізаваным аздараўленні. На ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы сёлета было выдаткавана ў тры разы больш сродкаў, чым летась.

Кансультант упраўлення сацыяльнай, выхавальчай і ідэалагічнай работы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Ларыса ЕМЯЛЬЯНЧЫК падкрэслівае, што акцэнт у сёлетняй аздараўленчай кампаніі зроблены на адукацыйнай, сацыяльна значнай дзейнасці, вырасла колькасць профільных змен і атрадаў — у першую чаргу для падлеткаў 14—18 гадоў. Калі ў 2012 годзе толькі 10 тысяч дзяцей наведвалі лагеры з пэўным профілем дзейнасці, то сёння іх ужо ў чатыры разы больш.

Папулярнасцю карыстаюцца палатачныя лагеры, лінгвістычныя, «Юны экалаг», «Юны археолаг» ды іншыя. У апошнія гады актыўна разгортваюцца летнія лагеры працы і адпачынку, дзе пабывалі ўжо каля 15 тысяч дзяцей. Дарэчы, у працоўных лагерах дзецям удаецца зарабіць ад 100 да 200 рублёў. У лагеры з кругласутачным знаходжаннем усё больш прыязджае (у суправаджэнні бацькоў) дзяцей з асаблівасцямі развіцця — усяго каля 3 тысяч. У аплаце пущэвак для бацькоў у такіх сітуацыях удзельнічаюць мясцовыя бюджэты. 86 дзяцей наведвалі разам з бацькамі пансіянат «Зорны» ў Радашковічах, дзе створана безбар'ернае асяроддзе, а таксама санаторый «Пралеска», дзе ўпершыню маглі адпачываць дзеці з такім захворваннем, як гемафілія, што дагэтуль было проціпаказаннем.

Актыўна развіваюцца ў рэгіёнах і спартыўна-аздараўленчыя лагеры, дзе пабывала за гэта лета каля 70 тысяч чалавек. Аздараўленне атрымала каля 9 тысяч сірот. А 2,5 тысячы дзяцей з рэгіёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС, атрымалі пущэўкі бясплатна. У кругласутачных лагерах сярэдні кошт пущэўкі на краіне склаў 380 рублёў, у дзённых — 90. Палова кошту ў кругласу-



Фота Надзеі БУЖАН.

тачных лагерах аплачваецца з дзяржаўнага бюджэту.

На лагер «Патрыёт», які дзейнічае вось ужо некалькі гадоў на базе аздараўленчага цэнтра для маладых інвалідаў, накіроўваюцца сродкі з мясцовага бюджэту. Лагер патрабуе асаблівага педагагічнага суправаджэння. Тут распрацоўваецца разам з прадстаўнікамі вайсковых часцей змястоўная праграма. Аздараўленчы цэнтр «Зорны» прымае не толькі дзяцей з парушэннямі апорна-рухальнага апарату, але з нядаўняга часу і з цукровым дыябетам, сардэчна-сасудзістай паталогіяй. Такіх дзяцей не толькі прыцягваюць да цікавых заняткаў, але і забяспечваюць ім адпаведнае медыцынскае суправаджэнне. Адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Лідар» сёлета правёў змены для лепшых атрадаў, якія нясуць варту на плошчы Перамогі каля Вечнага агню ў сталіцы, а ў хуткім часе сюды завятае група школьнікаў Вільнюскай гімназіі імя Ф. Скарыны.

— Гэтым летам мы аздоровім больш як 6 тысяч дзяцей, а на працягу года дзесь-

ці каля 16 тысяч чалавек, — паведамляе дырэктар Нацыянальнага дзіцячага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра «Зубраня» Надзея АНУФРЫЕВА. — Для дзяцей, якія дасягнулі поспеху ў сацыяльна значнай дзейнасці, пачалася апошня, пятая, змена працягласцю 18 дзён. У ёй удзельнічаюць пераможцы міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд. Сёлета ў нас з'явіўся лагер «Зубраняцкія дачы» — драўляныя домкі, у якіх адпачываюць у тым ліку дзеці з асаблівасцямі развіцця ў суправаджэнні бацькоў. Наогул «Зубраня» дзеліцца на пяць лагераў — «Блакітны», «Зорны», «Вясёлкавы», «Зубраняцкія дачы» і палатачны лагер «Ружа вятроў». «Вясёлкавы», напрыклад, спецыялізуецца на спартыўных і міжнародных праектах. Палатачны дазваляе арганізаваць вывучэнне кітайскай і англійскай моў, займацца даследачай дзейнасцю — разам са спецыялістамі БДУ дзеці вывучаюць прыроду Нарачанскага краю. Актыўна працуе ў нас і турысцка-экскурсійны аддзел — школьнікі вязджаюць у Мір, Нясвіж, Полацк, Мінск...

«Зубраня», дарэчы, дадаткова прадастаўляе медыцынскія паслугі. Пасля сёлетняй дзяржаўнай атэстацыі цэнтр можа быць пераведзены ў шэрагі санаторна-курортных арганізацый. Усяго па краіне 12 дзіцячых рэабілітацыйных цэнтраў, што займаюцца санаторна-курортным лячэннем і аздараўленнем дзяцей, якія пражываюць на тэрыторыях, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС. Круглы год такія цэнтры прадастаўляюць поўны комплекс медыцынскіх паслуг і навучанне. Праўда, адукацыйны працэс нідзе не наладжаны так добра, як у «Зубраняці».

Дарэчы, да 8 працэнтаў дзяцей тут — замежнікі. Сёлета «Зубраня» наведвалі дзеці з 41 краіны свету, у тым ліку з такіх далёкіх, як Індыя і ЗША. Традыцыйна добрыя сувязі падтрымліваюцца з Вільнюсам і Рыгай. Вось толькі што завяршылася змена для японскіх дзяцей, якія пацярпелі ад прыродных бедстваў.

З 14 па 28 жніўня на базе лагераў «Крынічка» і «Зубраня» пройдуць аздараўленне 40 сірыйскіх дзяцей ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў у суправаджэнні чатырох кіраўнікоў групы. Дзеці — з ліку сірот, з прытулкаў, некаторых трымалі разам з бацькамі ў палоне. Нашаму боку давалася глыбей пазнаёміцца з асаблівасцямі сірыйскага менталітэту, арабскай кухні, каб стварыць максімальна камфортныя ўмовы для іх размяшчэння. Запланавана пяць экскурсій з перакладчыкамі, азнамленне з беларускай кухняй. Акрамя таго, дзяцей абследаюць у Мінскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы і згодна са станам свайго здароўя яны атрымаюць санаторна-курортнае лячэнне. На базе «Зубраняці» ўжо другі год дзейнічае медыцынскі цэнтр з бальнеалагічнай, фізіятэрапеўтычнай, стаматалагічнай лячэбнай дапамогай. Цэнтр будзе прымаць сірыйскіх дзяцей як за ўласныя сродкі, так і за спонсарскія.

Беларускія дзеці таксама вязджаюць за межы — наша краіна мае свае санаторна-курортныя арганізацыі ў Друскінінкі, Сочы, Туапсе, Місхоры, куды накіроўваюцца ў тым ліку арганізаваныя групы за кошт бюджэтных сродкаў. На міжнароднае аздараўленне накіроўваюць дзяцей-сірот і розныя міжнародныя фонды. Так, у Італію за паўгода выехалі на адпачынак каля 1800 нашых дзяцей. Невялікія групы едуць таксама ў Балгарыю і нават Японію.

Святлана БАРЫСЕНКА. protas@zviazda.by